



Сумесны праект
“Народнай газеты”,
Мінскага
авблыжанкама,
Міністэрства
природных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя,
Мінскага гарызыканкама, раённай
организацыі
РГА “Белая Русь”

Людміла МІНКЕВІЧ, “НГ”

**Праект “НГ”,
абкалясіўшы ўсю
Беларусь, нарэшце
дайшоў і да Мінска.
Мы моцна
памыляліся, думаючы,
што напрыканцы
засталося самое
простае. Вызначыць у
беларускай сталіцы
сем цудаў аказалася
зусім не лёгка. Але не
тому, што тут не
знайшлося аб’ектаў і
мясцін, вартых гэтага
гучнага звання.
Наадварот, іх
аказалася зашмат!
Яно і не дзіўна: сталіца
ўсё ж такі. Горад, які
з’яўляецца тварам
краіны. Месца, якое
прыцягвае турыстаў і
людзей з правінцыі.
Цэнтр, дзе
размясціліся дзесяткі
цікавых аб’ектаў
гісторыі і сучаснасці.
Іх, незвычайных,
цикавых, загадковых,
здаецца, сабрала пад
свое крыло сама
Божая Маці, апякунка
Мінска. Мы не змаглі
вылучыць з гэтага
мноства толькі сем
аб’ектаў. І таму
дазволілі сабе сёня
крыху перавысіць
“ліміт”.**



Дом без вокаў

Багата дэкарываны будынак у Музычным завулку, 5 здалёк кідаеца ў очы. Зараз тут знаходзіцца Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Аднак у народзе ён больш вядомы як Дом масонаў. Легенда звязвае яго з мінскай масонскай ложай “Паўночны факел”. Быццам першапачаткова ў будынку не было вокаў — гэта адпавядала звычаям масонаў не афішыраваць сваё ўнутране жыццё. А яго форма нагадвала масонскі крыж. Афіцыйных пацвярджэнняў таго, што хоць адна мінская ложа засядала ў гэтым будынку, няма. Праўда, у дваццатых гадах XIX стагоддзя муж адной з уладальніц будынка быў у спісках масонскай ложы. Можа, таму ён і атрымаў такую назуву?!

Што цікава, пабудаваць тут жылы дом было вырашана ў XVIII стагоддзі. Кватэры здаваліся ўнаймы. На другім паверсе пэўны час жыла сям’я кампазітара Станіслава Манюшкі.

пад крылом

Каралеўскі дуб

Любавацца Траецкім прадмесцем можна і днём, і ноччу. Гэта месца заўсёды прыцягальнае. Яно з’явілася тут у XII стагоддзі і было самым вялікім прадмесцем Мінска. Сёння тут можна натрапіць на будынкі XV—XVIII стагоддзяў.

Сваю назну прадмесце атрымала ад пабудованага там касцёла Святой Троіцы. Ці, мяркуючы іншыя, ад Траецкай гары, што знаходзілася крыху вышэй. З ей, дарэчы, звязана цікавая легенда. Захаваліся звесткі, што на гары рос дуб, калі якога падчас візіту ў Мінск прыпыняліся адпачыць усе каралі Рэчы Паспалітай. Зараз у Траецкім прадмесці размяшчаецца шмат музеяў, рэстараанаў і жылых дамоў.



Чорнае возера з белай паннай

Лошыцкі парк нібы аазіс у мегаполісе. Месца, якое адначасова і супаківае, і пужае... Тут так цесна пераплецены гісторыя і легенда, што ўжо цяжка зразумець, што дзе. Упершыню мясцовасць згадваецца ў 1557-м годзе. Цікава, што слова “лош” перакладаецца са старабеларускага як “ласось”.

Галоўная таямніца парку — прывід панні Ядвігі, якая патанула пры дзіўных абставінах ў сядзібным возеры ў 1905 годзе. Муж Ядвігі, які па некаторых версіях сам забіў жонку з-за яе кахрання з маладым хлопцам, пасля яе смерці з’ехаў з Лошыцы. Але перед гэтым пасадзіў ля “чорнага” возера маньчжурскі абрыйкос. Пагаворваючы, прывід Ядвігі ў белым адзенні па сёня гуляе па алеях парку. Ён недалюблюе адзінокіх мужчын, затое можа прынесці шчасце маладым парам, якія гуляюць тут падчас цвіцення абрыйкоў. Праўда, іх пачуцці павінны быць шчырымі.



Алмаз ці чупа-чупс?

У ТОП-50 самых “незвычайных будынкаў свету” па версіі сайта Village of Joy аб самых дзіўных, цікавых, фантастычных і незразумелых рэчах у свеце Нацыянальная бібліятэка Беларусі заняла 24-е месца. Абышоўшы такія будынкі, як Нацыянальны стадыён у Пекіне, казіно ў Лас-Вегасе і найвышэйшая вежа ў Барселоне. Унікальная форма будынка — ромбакубтаэдр натхніла і французскага скульптара і мастака Рафаэля Зарка, які зняў пра беларускую бібліятэку фільм. А якое захапленне выклікае будынак у турыстаў і беларускіх дзяцей! Якіх толькі называў не прыдумалі апошнія: алмаз, крышталны шар і нават чупа-чупс... Аднак “охаў” і “ахаў” заслугоўвае не толькі форма, але і “начынка” бібліятэкі. У будынку 25 паверхаў, 20 чытальних залаў, 2000 чытацкіх месцаў і калі 9 мільёнаў пісьмовых крніц! Нацыянальная бібліятэка — гэта не толькі храм ведаў, але і забуйляльна-пазнавальны цэнтр з рэстараанам, некалькімі галерэямі і інтэрнэт-клубам. Для важных перамоў адкрыты дзвёры “авальнай” і канферэнц-залаў на 500 месцаў.



“Каменнная” карта

Аналагаў загадковага музея валуноў у Мінску няма ні ў адной сталіцы Еўропы. Гэта не проста раскіданыя на вялікай тэрыторыі камяні, але канцэптуальная выкладзеная карта Беларусі. Групамі валуноў пазначаныя гарады і буйныя населеныя пункты рэспублікі, а сцежкі абазначаюць асноўныя транспартныя артэрыі. Валуны на гэты “каменнай” карце размяшчаюцца па геаграфічным прынцыпе: у тых месцах, дзе іх сабралі. Зараз на тэрыторыі музея знаходзіцца каля 2000 камянёў. У хуткім часе плануецца прыступіць да рэканструкцыі тэрыторыі музея са стварэннем аб’ектаў харчавання, міні-чыгункі ў паркавай зоне, павільёна сувенірнай прадукцыі, гасцінічнага комплексу і рэстараана.



заступніцы

Храм на далоні

У багатай і набожнай сям'і Вайніловіча аднойчы здарылася бядка. Мор, які прыйшоў на горад, забраў жыцьцё сына Сымона, а заўтам і 19-гадовай Алены. Перад смерцю дачка Эдварда Вайніловіча, вядомага грамадскага дзеяча, убачыла сон: Багародзіца, трymаючы на далоні маленькі храм, прадказала Алене, што тая неўзабаве памрэ. Але каб яе бацькі не сумавалі, яны павінны пабудаваць храм — у ім яны зноў дуць сусяшэнне. Алена, выдатная мастачка, паспела зрабіць накіды храма. Бацькі звярнуліся да польскага архітэктара Пайздерскага. Грошай на будаўніцтва храма не шкадавалі. Чырвоную цэглу прывозілі з Чанстахова, чарапіцу — з Влощаўка. Калоны і алтар узводзіліся з ружовага пяшчаніку... Вайніловічу хацелася спалучыць у храме і праваслаўныя, і каталіцкія традыцыі: ён выступаў супраць канфесійнай розніцы. І трэба сказаць, яго мара амаль збылася. Сёння памаліца ў касцёл Святых Сымона і Алены, ці Чырвоны касцёл незалежна ад канфесіі прыходзяць усе хрысціяне: надта прыцягальная і колерам, і архітэктурай, і энергетыкай гэтая мінская святыня. Сёлета касцёлу споўнілася сто гадоў.



Шматфункциянальная "шайба"

Цяжка знайсці ў свеце аб'ект, падобны да комплексу "Мінск-Арэна", які эмісціў пад сваім дахам амаль усе віды спорту. Тут з'явіўся першы ў краіне крыты веладром на 2000 наведвальнікаў з велатрэкам плошчай звыш 2000 м², які дазваляе развіваць хуткасць да 110 км/г. Тут і канькабежны стадыён для 3000 аматараў катання на лёдзе, і глядзельная зала на 15 тысяч месцай. Арэна — ідэальная месца для правядзення ў Беларусі міжнародных спаборніцтваў, трэніровак па 28 відах спорту — ад акрабатыкі да тэнісу, а таксама арганізацыі масавых культурна-забавляльных мерапрыемстваў, нават такога высокага ўзроўню, як дзіцячае "Еўрабачанне".




Святая непрыступнасць

Ракаўскае прадмесце — равеснік горада. Гэты раён пачаў засяляцца яшчэ ў XI стагоддзі. З часам прадмесце стала месцам, дзе большую частку насельніцтва складала яўрэйская бедната. Тут было скансэнтравана шмат яўрэйскіх рамесных майстэрняў, крамаў, рэлігійных вучылішчаў і сінагог. Дарэчы, будынкі сінагогі на вуліцы Ракаўской і яшывы — яўрэйскага духоўнага вучылішча захаваліся да нашых дзён. Вялікая Айчынная для жыхароў Ракаўскага прадмесця стала часам страшных трагедый. Немцы стварылі тут мінскае гета. За час вайны тут загінула каля 100 тысяч яўрэяў — амаль палова насельніцтва горада. Набольш яркая пабудова Ракаўскага прадмесця — Петрапаўлаўская царква, закладзеная ў 1611 годзе. Пры храме працавалі друкарня, бальніца, школа, дзе вучылі "сямі вольным мастацтвам". Доўгі час Петрапаўлаўская царква была адзіным прафесійным храмам Мінска. Прыйдзілася ёй часам выконваць і абарончыя функцыі, ператвараючыся ў крэпасць. Гэтым абумоўлены таўшчыня сцен, высокія вокны і наяўнасць байніц.



У цэнтры... Еўропы

Гасцініца "Еўропа" пабудавана ў Мінску чатыры гады таму. Аднак насамрэч яе гісторыя нашмат багацейшая. Яшчэ ў пачатку XIX стагоддзя ў двухпавярховым будынку на рагу Высокага рынку і Францысканскай вуліцы прыпіняліся амаль усе падарожнікі і гастралюючыя акцёры і музыканты. Пасля пажару 1884 года гасцініцу рэканструявалі. Будынак атрымаў трэці паверх і назыву "Еўропа". У 1906—1908 гадах гасцініцу яшчэ раз перабудавалі — у стылі мадэрн. Гэта была самая буйная грамадская пабудова дарэвалюцыйнага Мінска — аж шэсць паверхаў! Тут працавалі першакласныя рэстаран, цыбульні, чытальня зала. У кожным са 130 нумароў былі тэлефон, рукамойнік, электрычнае асвятленне, вадзяное ацяпленне, ванна. Нават ліфт працаваў — тагачасная тэхнічная навінка! Аднак у 1918—1920 гадах шыкоўны рэстаран "Еўропы" ператварыўся ў становую, сама гасцініца — у інтэрнат. А падчас Вялікай Айчыннай зінкі і тое, і другое. У пачатку XXI стагоддзя было вырашана адбудаваць гасцініцу. За аснову быўла ўзята стылістыка мадэрна. Новы будынак размясціўся на перакрэсцінку вуліц Леніна і Інтэрнацыянальнай. На месцы, дзе была каварня, а яшчэ раней — гарадскі тэатр, у якім у 1852 годзе адбылася прэм'ера беларускай оперы "Ідылія".



Вежа з курантамі

У замежных людзей беларуская сталіца звычайна асацыюеца з Ратушай. Беласінкі будынак, сімвал гарадскага самакіравання, з'явіўся ў Мінску разам з атрыманнем магдэбургскага права — у 1499 годзе. У першай палове XIX стагоддзя тут знаходзіліся суд, гаўптрахта, паліцыя, архіў, музычная школа і нават тэатр. А ў падвале — турма. У 1851 годзе было вырашана знесці ратушу. Пад рашэннем стаіць подпіс самага Мікалая II Справа ўтым, што падчас яго праўлення Беларусь стала правінцыяй Расійскай імперыі — Паўночна-Захаднім краем. І не трэба было лішні раз нагадваць падданым пра вольнасці, якія тых некалі атрымалі па магдэбургскому праву. Аднавілі будынак сем год таму. Зараз тут праводзяць важныя нарады, прымаюць ганаровых гасцей і расказваюць пра гісторыю беларускай сталіцы. Разынка сённяшнія Ратуши — куранты, якія ўпрыгожваюць 32-метровую вежу з флюгерам.



Бронзавая лэдзі

"Дама на лаўцы" ці "Незнамка", як яе многія называюць, з'явілася ў Міхайлаўскім скверы сталіцы ў 1998 годзе. Яна паспела палюбіцца і турыстам з фотакамерай, і мадальным парам, і адзінкам старым. "Двайнік" гэтай лэдзі знаходзіцца ў нямецкім Дзюсельдорфе.

Падобнай скульптуры — без пафасу і псеўдадаптыятызу — у Мінску не было даўгуль. На міжнароднай выставе "Тыдзень высокіх тэхналогій" у Санкт-Пецярбургу "Дама" атрымала прэмію ў намінацыі "авангарднае рашэнне". Яе призналі самай эмаяннальна-эфектнай сярод выстаўленых работ. У хуткім часе з'явіўся ў скверы і іншыя цуды — працы таго ж таленавітага скульптара Уладзіміра Жбанава. Прыцягваюць увагу праходжых гонкай дзяўчынка з парасонам і чалавек, які прыпальвае ля трайбуснага прыпынку.



Думаю, дарагія чытачы, вы дапаможаце вылучыць са сталічных аб'ектаў самыя яркія і, магчыма, нечаканыя для вас цуды, прагаласаваўшы на сайце www.ng.by ці даслаўшы ваши адзнакі на адрес рэдакцыі: 220013, Мінск, вул. Хмяльніцкага, 10а, "Народная газета".

Выбіраем разам

Дарагія чытачы!

Каб прыняць узел на выбары цудаў нашай роднай Беларусі, прости запоўніце анкету і пастаўце адзнаку па сямібалльнай шкале кожнаму з праланаваных сёня цудаў Мінска. Анкеты адпраўляйце на адres рэдакцыі "Народнай газеты" з прыпіскай на канверце "7 цудаў Беларусі". Свае меркаванні аб праекце вы можаце выказаць на сайце рэдакцыі ў інтэрнэце: www.ng.by.

У спіс цудаў Мінска прапаную ўключыць (чаму?)

Ваш голас вельмі важны!

Цуды Мінска	Ваша адзнака
Траецкае прадмесце	
Лошыцкі парк	
Музей валуноў	
Нацыянальная бібліятэка	
Чырвоны касцёл	
Петрапаўлаўская царква	
"Мінск-Арэна"	
Дом масонаў	
Гарадская ратуша	
Гасцініца "Еўропа"	
Скульптура "Незнамка"	

Маё імя і прозвішча _____

Адрас _____

Тэлефон _____

Чытак "Народнай газеты" з ____ года.

Уважаемые жители Советского района г. Минска!

Администрация Советского района г. Минска приглашает вас принять участие в проведении общественного обсуждения проекта "Строительство торгового комплекса по ул. Мирошниченко, 6".

Заказчик проекта — ИП Харитонова Лариса Моисеевна (тел. моб. (8-029) 662-89-14).

Разработчик проекта — ООО "Базовый элемент" (ГИП — Калинин А.В., тел. 298-32-13).

Презентация проекта состоится 8 декабря 2010 г. в 18.30 в средней школе № 34 по ул. Мирошниченко, 35 (актовый зал).

В период с 9.12.2010 г. по 23.12.2010 г. свои письменные замечания и предложения по проекту вы вправе направлять в администрацию Советского района г. Минска (ул. Дорошевича, 8) с пометкой "общественное обсуждение" либо оставлять по месту дальнейшего размещения экспозиции указанного проекта (СШ № 34, ул. Мирошниченко, 35).

Координаты представителя организатора (администрация Советского района г. Минска) — Шацкая Вероника Николаевна: г. Минск, ул. Дорошевича, 8, каб. 24, тел. 292-81-80.

УНП 101341073